



ДУК “Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр
і сетка публічных бібліятэк”

2022

Лістапад

Бібліятэчны веснік



Інфармацыйны веснік



2 лістапада, у час восеньскіх школьных канікул, на працягу ўсяго дня ў чытальнай зале аддзела дзіцячай і юнацкай літаратуры Гарадоцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі праходзілі займальныя мерапрыемствы. Спачатку прайшла гульня-падарожжа “Край, у якім я жыву”. Дзеці з задавальненнем адгадвалі беларускія загадкі, гулялі ў беларускія гульні: “Шэры кот”, “Міхасік”, “Груша”, слухалі пра беларускія святы, спявалі беларускія калыханкі.

Падчас гульнявой праграмы “Волшебница-осень” удзельнікі змаглі пакружыцца ў “хараводзе восеньскага лісця”, разгадаць “Восеньскія” загадкі, адказаць на пытанні жартоўнай віктарыны, паўдзельнічаць у конкурсах і гульнях. А таксама мелі магчымасць стаць актэрамі ў інсцэніроўцы казкі “Репка”. Спадабаўся дзецям лялечны спектакль “Мы в ответе за землю, на которой живём”.



Восеньскія школьныя канікулы працягнуліся вясёлай гульнявой праграмай “Ура, каникулы!”. Дзеці ўдзельнічалі ў вясёлых конкурсах “Надуй шарик!”, “Всё на свеце интересно”, “Вопросы на смекалку”, адказвалі на казачныя пытанні, разгадвалі рэбусы, гулялі ў рухомыя і камандныя гульні, танчылі, змагаліся адзін з адным у розных выпрабаваннях і проста весела бавілі час. Пасля завяршэння праграмы ўсе ўдзельнікі былі ўзнагароджаны пазітывам,

добрым настроем і салодкімі прызамі.



3 лістапада бібліятэкары Гарадоцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі сумесна з супрацоўнікамі Гарадоцкай райкінавідэасеткі і аддзела па адукацыі Гарадоцкага раённага выканаўчага камітэта арганізавалі літаратурна-музычную кампазіцыю **“Вобразы мілыя роднага краю...”**, прысвечаную да 140-годдзю з дня нараджэння Якуба Коласа. На свята былі запрошаны маленькія наведвальнікі з аздараўленчых лагераў школ горада. Пачалося мерапрыемства з прагляду анімацыйнага фільма «Класікі і шахматы». Стужка паказвае своеасаблівы шахматны паядынак паміж пісьменнікамі. Кожны шахматны ход Купалы і Коласа – гэта чытанне фрагмента свайго твора, напісанага для дзяцей. А потым бібліятэкары з вялікай прыемнасцю правялі

гасцей па сцяжынках лёса Я. Коласа ў мінулае і расказалі аб самых цікавых момантах з жыцця беларускага класіка. Падчас падарожжа гучалі відэазапісы песен “Родныя вобразы!” (на словы Я. Коласа), “Беларусь – мой дом!” (у выкананні Мар’яны Бейня). Дзеці разам з работнікамі бібліятэкі чыталі вершы “Песня аб вясне”, “Усход сонца”, “Адлёт жураўлёў”, “На рэчцы зімою”, “Вечар на Палессі”, “Савось – распуснік”. Усе прысутныя з цікаўнасцю асунуліся ў свет чароўнай паэзіі песняра, адкрываючы для сябе гаючыя крыніцы роднай мовы, народнай мудрасці, самабытнай культуры беларусаў. Таксама быў праведзены агляд літаратуры з кніжнай выставы “Сэрца пакідаю вам”, на якой былі прадстаўлены кнігі з творамі, а таксама сабраны біяграфічныя звесткі аб народных паэтах Коласа і Купалы. Завяршылася сустрэча паказам лялечнага спектакля «Хто вінаваты?» (аўтар А. Якімовіч).



Аб тым, што **3 лістапада** спаўняецца 140 гадоў з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Якуба Коласа расказала бібліятэкар **Гарадоцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі** і вучням 9А класа ДУА “Сярэдняя школа №1 г. Гарадка ім. І. Х. Баграмяна” на літаратурнай сустрэчы “**Колас: вядомы і невядомы**”. Гаворка ішла аб цікавых звестках з лёса пісьменніка. Вядучая зачытвала ўспаміны сучаснікаў пра Якуба Коласа, якія выразна раскрываюць рысы яго характару як чалавека і як пісьменніка. Школьнікі даведаліся пра захапленні літаратара. Прагучалі ўрыўкі з паэм “Новая зямля”, “Сымон-музыка”, рамана “На ростанях”.



3 лістапада ў Бычыхінскай сельскай бібліятэцы для вучняў старэйшых класаў прайшла літаратурная сустрэча “**На кожнай сцяжынцы іх песня і голас**”, прысвечаная 140 годдзю Я. Коласа. Бібліятэкары пазнаёмілі з жыццём і творчасцю пісьменніка, прайшлі разам жыццёвымі сцяжынкамі, прыгадалі цудоўныя радкі з твораў Я. Коласа, зазірнулі ў таямніцы шчырай беларускай душы адданнай свайму народу, сваёй зямлі.

3 лістапада ў Дубраўскай сельскай бібліятэцы сабраліся маленькія карыстальнікі на гадзіну карысных ведаў “**Чем опасна спичка-невеличка**”. Бібліятэкар расказала прысутным пра тое, для чаго патрэбны людзям запалкі і чым яны небяспечныя. Успамінаючы правілы бяспечнага абыходжання з агнём і запалкамі, прысутныя разважалі, якія правілы парушылі героі кніг С. Маршака “Кошкін дом”, К. Чукоўскага “Путаніца” і інш.



4 лістапада ў Даўгапольскай сельскай бібліятэцы ў рамках міні-праекта “Каникулы в библиотеке”, бібліятэкар разам з супрацоўнікамі ДУК “Цэнтр традыцыйнай культуры і народнай творчасці Гарадоцкага раёна” філіял Даўгапольскі сельскі клуб правялі майстар-клас па вырабе кветак з паперы. У працэсе вырабу ўдзельнікі расказвалі вясёлыя гісторыі, адгадвалі загадкі, адказвалі на пытанні віктарыны, пад назвай “**Цветочная викторина**”. Майстар-клас прайшоў у сяброўскай абстаноўцы.

4 лістапада бібліятэкар чытальнай залы аддзела дзіцячай і юнацкай літаратуры Гарадоцкай цэнтральнай раённай бібліятэцы правяла для дзяцей, якія наведваюць школьны аздараўленчы лагер пры ДУА “Сярэдняя школа №1 г. Гарадка ім. І. Х. Баграмяна” гульні-віктарыну “**Мир живой природы**”. У ходзе мерапрыемства дзеці не толькі даведаліся шмат новага і цікавага пра розных жывёл, але і самі адказвалі на пытанні “О ком идет речь?”. А затым прынялі ўдзел у вясёлых гульнях: “Дикие — домашние”, “Родители и их дети”, “Звериная зарядка”, “Угадай животного или птицу”, “Вспомни сказку”. Вялікую цікавасць у прысутных выклікаў расказ бібліятэкара аб тым, што некаторыя жывёлы і птушкі могуць прадказваць надвор’е. Дзеці актыўна ўключыліся ў гутарку аб неабходнасці беражлівых адносін да прыроды і яе насельнікаў. Напрыканцы мерапрыемства з



задавальненнем паглядзелі лялечны спектакль.

4 лістапада для дзяцей, якія наведваюць школьны лагер пры ДУА “Вышадская дзіцячы садок-сярэдняя школа ім. М. І. Гапеёнка” бібліятэкар Дубраўскай сельскай бібліятэкі арганізавала пазнавальны час “**По страницам Красной книги**”. Гаворка ішла аб прычынах знікнення і ахове жывёл і раслін, заказніках Гарадоцкага раёна.



4 лістапада супрацоўнікі Езярышчанскай гарпасялковай бібліятэкі сумесна з супрацоўнікамі ДУК “Цэнтр традыцыйнай культуры і народнай творчасці Гарадоцкага раёна” філіял Гарпасялковай Езярышчанскі дом культуры правялі экалагічнае асарці “**Зимующие птицы**”.

Падчас мерапрыемства дзеці прынялі ўдзел у розных конкурсах і віктарынах аб птушках, даведаліся цікавыя факты аб птушыных сябрах, самыя лепшыя знаўцы атрымалі памятныя прызы. У завяршэнне дзецям была прадстаўлена відэа-энцыклапедыя “Самые красивые птицы Земли”.



4 лістапада ў Пальмінскай сельскай бібліятэцы адбыўся здароўе-трэнінг “В



гостях у доктора Айболита” для дзяцей школьнага-аздараўленчага лагера “Патрыот” пры ДУА “Пальмінская сярэдняя школа імя М.І.Аверчанкі”. Дзецям было расказана аб здравым ладзе жыцця, аб асабістай гігіене, аб шкодных звычках. Мерапрыемства прайшло ў форме дыялогу з выкарыстаннем гульнявых момантаў, фізкультхвілін. З дзецьмі праведзены практычныя заняткі вымярэння тэмпературы цела, гімнастыка для паляпшэння зроку.

5 лістапада ў Межанскай сельскай бібліятэцы адбыўся выхаваўчы дыялог “Чтобы не случилось беды: вредные привычки”. У пачатку размовы прысутныя абмеркавалі, што азначае сам тэрмін “шкодная звычка” і якія існуюць шкодныя звычкі. Як аказалася, шкодных звычак на свеце даволі шмат. Гэта не толькі курэнне, распіццё спіртных напояў, ужыванне наркатыкаў, але і кампутарная залежнасць, брыдкаслоўе, захапленне фасфудам, газаванымі напоямі, чыпсамі і інш. У выніку дзеці прыйшлі да высновы, што любая залежнасць нясе ў сабе небяспеку для псіхалагічнага і фізічнага здароўя, як самога чалавека, так і блізкіх яго людзей.




5 лістапада ў апошні дзень восеньскіх школьных канікулаў супрацоўнікі аддзела дзіцячай і юнацкай літаратуры Гарадоцкай цэнтральнай раённай бібліятэцы запрасілі сваіх юных наведвальнікаў у незвычайнае падарожжа, разам яны адправіліся ў чароўную краіну “Літэратурыю”. Падчас гульні-віктарыны “Путешествие по страницам любимых книг” дзеці наведалі 5 незвычайных гарадоў: горад Літэратурных персанажаў, горад Аўтараў, горад Чараўнікоў, горад Паэтаў і Загадкавы горад. І ў кожным новым горадзе хлопцы сустрэлі сваіх старых добрых сяброў з казак, апавяданняў і вершаў, а таксама гулялі ў вясёлыя гульні.



6 лістапада маленькіе чытачы прыйшлі ў Верамееўскую сельскую бібліятэку на літаратурную віктарыну “Гауф-сказочник”, прымеркаваную да 220-годдзя з дня нараджэння нямецкага пісьменніка-казачніка. Дзеці ўдзельнічалі ў конкурсах, віктарынах, успаміналі біяграфію і творы аўтара.

У рамках Міжнароднага дня энергазберажэння 10 лістапада ў Даўгапольскай сельскай бібліятэцы, бібліятэкар правяла гадзіну інфармацыі “Экономим тепло и свет”. Наведвальнікі даведаліся аб тым, як трэба эканоміць цяпло і святло, што самая вялікая доля затрат энергіі прыпадае на хатнюю гаспадарку. Да гэтага мерапрыемства бібліятэкар аформіла выставу-агляд “Беражыце энергію”. На выставе прадстаўлены самыя простыя парады, якія падкажуць як зберагчы і выкарыстоўваць яе, настолькі эфектыўна і бяспечна ў адносінах да навакольнага асяроддзя, настолькі гэта магчыма.



11 лістапада ў Бычыхінскай сельскай бібліятэцы прайшла інфармацыйна-адукацыйная акцыя “Беларусь – энергоэфективная страна”, прысвечаная Міжнароднаму дню энергазберажэння. Бібліятэкары пазнаёмілі прысутных з 10 правіламі энергазберажэння.



Знаёмства з бібліятэкай лепш за ўсё пачынаць з экскурсіі. Таму **11 лістапада ў адзеле дзіцячай і юнацкай літаратуры Гарадоцкай цэнтральнай раённай бібліятэцы** для навучэнцаў 1-га класа ДУА “Сярэдняя школа №1 г. Гарадка ім. І. Х. Баграмяна” прайшла **экскурсія па бібліятэцы “Падарожжа па кніжнай планеце”**. Работнікі аддзела сардэчна сустрэлі хлопчыкаў і дзяўчынак і прапанавалі здзейсніць займальнае падарожжа па дзіўнай планеце, дзе замест краін – шэрагі кніжных

стэлажоў, замест гарадоў – кніжныя паліцы, дамы – гэта тамы кніг. І ў кожнага дома свая назва. Дзеці з вялікай цікавасцю слухалі пра правільнае абыходжанне з кнігамі, як выбіраць кнігі і як паводзіць сябе ў бібліятэцы, па якому прынцыпу кнігі размяшчаюцца на стэлажах. А яшчэ маленькія наведвальнікі даведаліся пра навінкі дзіцячай літаратуры, перыядычныя выданні, якія выпісваюцца ў адзеле і як яны могуць правесці тут свой вольны час. Пасля ўсё ўдзельнікі экскурсіі з задавальненнем паглядзелі лялечны спектакль.

На вершах С. Я. Маршакa вырасла не адно пакаленне дзяцей. Хто не ведае безуважлівага з вуліцы Басейнай, даму з багажом, вусатага-паласатага і шмат, шмат іншых. **17 лістапада бібліятэкар Дубраўскай сельскай бібліятэкі** вырашыла нагадаць удзельнікам клуба “Познавайка” на гульне-віктарыне **“Спешим друзья идём вперёд, нас Маршак к себе зовёт”** аб выдатным дзіцячым паэце, прыцягнуць увагу да яго творчасці. Мерапрыемства было прымеркавана да 135-годдзя з дня нараджэння аўтара. Маленькія чытачы ўдзельнічалі ў інтэрактыўнай віктарыне па вершах пісьменніка: успаміналі назвы вершаў і іх герояў, адгадвалі загадкі. У фінале мерапрыемства дзеці змаглі выбраць сабе кнігі па душы.





17 лістапада да Міжнароднага дня адмовы ад курэння ў Даўгапольскай сельскай бібліятэцы бібліятэкарам была аформлена выстава-парада «Мы не курим! Не отравляйте нам жизнь!». На выстаўцы прадстаўлены кнігі і артыкулы з пераадычных выданняў аб шкодным уплыве тытуню на здароўе чалавека, мерах, якія змогуць дапамагчы ў барацьбе з распаўсюджваннем тытунекурэння.

17 лістапада ў Пальмінскай сельскай бібліятэцы прайшла дзелавая гульня «Мой выбор не курить». Асноўны акцэнт пры размове быў зроблены на тое, што штурхае падлеткаў на эксперыменты з курэннем. Важную ролю ў гэтым узросце мае ўплыў аднагодкаў. Удзельнікі мерапрыемства вучыліся ўменню распазнаваць спробы адмоўнага ўплыву з боку «сяброў», уменню супрацьстаяць ім, як фармуляваць аргументы супраць шкодных звычак. На прыкладзе гнілога яблыка было паказана якімі становяцца лёгкія ў курцоў. Да мерапрыемства была аформлена кніжная выстава «Что прячется в сигарете».



18 лістапада наярэдадні свята, прысвечанага Дню работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці аграпрамысловага комплексу, у **Бычыхінскай сельскай бібліятэцы** прайшла сустрэча з жывёлаводамі КУСП і ім. Свядлова. Бібліятэкары павіншавалі іх з прафесійным святам і падзякавалі за нялёгкую працу.



У рамках гарадскога мерапрыемства ў ДУК “Гарадоцкі гарадскі Дом культуры”, прымеркаванага да святкавання Дня работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці, супрацоўнікі **Гарадоцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі** прадэманстравалі **інтэрактыўную пляцоўку “Урожайны фальварок”**. Увазе прысутным была прадстаўлена кніжная выстава “Залог успеха- терпение и труд”. Кожны прысутны меў магчымасць прыняць удзел у тэматычных віктарынах.





18 лістапада бібліятэкары **Бычыхінскай сельскай бібліятэкі** правялі для дзяцей літаратурнае падарожжа “**Шведская праказніца**”. Прысутныя даведаліся, што ў лістападзе вядомай дзіцячай пісьменніцы Астрыд Ліндгрэн споўнілася бы 115 гадоў, пазнаёміліся з яе творамі, казачнымі героямі. Цікава, што самая першая вядомая казка “Пеппи Длинный чулок” Астрыд Ліндгрэн напісала ў падарунак дачке ў 1944 годзе.



19 лістапада бібліятэкар **Верамееўскай сельскай бібліятэкі** сумесна з ДУК “Цэнтр традыцыйнай культуры і народнай творчасці Гарадоцкага раёна” філіял Верамееўскі сельскі дом культуры запрасілі жыхароў вёскі на літаратурна-музычную кампазіцыю “**Хвала рукам пахнуцім хлебам**”, якая была прымеркавана да Дня сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці. На мерапрыемстве гучалі вершы і песні, а бібліятэкар расказала прысутным гісторыю роднай вёскі, адкуль пашла яе назва, а таксама аб працавітых людзях свайго краю.



20 лістапада у **Даўгапольскай сельскай бібліятэцы** для чытачоў бібліятэкар аформіла **выставу-успамін “Історыя колхоза “Долгополье”**, прымеркаваную да Дня сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці. Альбомы і выразкі з газет пра працаўнікоў вёскі, прадстаўленыя на выставе, змяшчаюць гісторыю стварэння калгаса і яе перадавіках. Усім



наведвальнікам у гэты дзень былі прапанаваны кнігі пра сельскую гаспадарку, бо для сельскіх жыхароў, сельская гаспадарка неад'емная частка жыцця.

23 лістапада ў чытальнам зале аддзела дзіцячай і юнацкай літаратуры **Гарадоцкай цэнтральнай раённай бібліятэцы** для маленькіх выхаванцаў ДУА “Яслі-сад №3 г. Гарадка” прайшла пазнавальная гульнявая праграма **“Мая Радзіма – Беларусь”**. Разам з бібліятэкарам дзеці, з дапамогай відэапрэзентацыі “Дашкольнікам пра Беларусь”, здзейснілі віртуальнае падарожжа па роднай краіне. Яны ўбачылі ўсю прыгажосць і непаўторнасць нашага краю і ўпэўніліся, што нам ёсць чым ганарыцца. Падчас мерапрыемства маленькія ўдзельнікі адгадвалі загадкі, актыўна прынімалі ўдзел у гульнях “Бывае-не бывае”, “Перакладчык”, а паміж конкурсамі слухалі вершы на беларускай мове. Напрыканцы праграмы бібліятэкар прапанавала дзецям намаляваць частачку сваёй малай Радзімы: дом, вуліцу, або свой горад. Мерапрыемства прайшло займальна і пазнавальна, усе прысутныя атрымалі шмат станоўчых эмоцый



і даведаліся шмат новага і цікавага.

25 лістапада ў Бычыхінскай сельскай бібліятэцы для ўдзельнікаў прайшло чарговае пасяджэнне клуба “Истоки” – урок **праваслаўнай культуры** “**Детское чтение для сердца и разума**”. Бібліятэкары пазнаёмілі прысутных з творчасцю **праваслаўных пісьменнікаў**.

